

Шыфр: _____

Зацвярджаю

Колькасць балаў: _____

Намеснік старшыні
арганізацыйнага камітэта
намеснік Міністра адукацыі

Р. С. Сідарэнка

Месца: _____

«16» Ганнавік 2016 года

ЗАКЛЮЧНЫ ЭТАП XXXII РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АЛІМПІЯДЫ
ПА ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАХ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА»
І «БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА»

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ

Полацк, 2016 г.

11 клас

Заданні	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Усяго
Балы											

Варыянт I

Заданне 1. 1) Упішыце ў тэкст прапушчаныя слова, якія ілюструюць дваякае напісанне.

Максімальная колькасць балаў – 4
(0,5 бала – за кожнае правільна запісане слова,
1 бал – за правільнае тлумачэнне сэнсу слова).

Як вядома, літаратурнай мове не патрэбны неапраўданы разнабой. Сучасная арфаграфія найбольш устойлівая да варыятыўнасці, выпадкі дваякага напісання слоў адзінкавыя: курсіраваць і курсаваць, калодзезь і _____, кілбаса і _____, зашліфованы і _____, акутіраваць і _____, яешня і _____, каментаванне і _____. Падобныя выпадкі, хутчэй за ўсё, будуць удакладнены пры чарговай кадыфікацыі.

2) Раствумачце сэнс слова *кадыфікацыя*.

Кадыфікацыя –

Заданне 2. 1) Вызначце, якое агульнае слова-кампанент прапушчана ў наступных фразеалагізмах:

- 1) *хочъ з ... выламі;*
- 2) *вераб ю па ... ;*
- 3) *жабе па ... ;*
- 4) *мора па ... ;*

- 5) ... дрыжсаць;
 6) ламаць праз

Упішыце фразеалагізмы ў табліцу ў адпаведнасці з прыведзенымі значэннямі.

Максімальная колькасць балаў – 6
 (1 бал – за кожны правільна ўпісаны ў табліцу фразеалагізм,
 1 бал – за правільнае тлумачэнне сэнсу “лішняга” фразеалагізма).

Фразеалагізм	Значэнне
	‘вельмі мелка, неглыбока (у рэчцы, ручай і пад.)’
	‘рашуча адхіляць, адкідаць што-небудзь’
	‘абавязкова, не зважаючы ні на што, любымі сродкамі (а зрабі што-небудзь)’
	‘нічога не страшна, нічога не значыць, усё хоць бы што’
	‘хто-небудзь вельмі спалохаўся’

2) Які фразеалагізм не трапіў у табліцу? Раствумачце яго сэнс.

Заданне 3. Пазнайце слова-амонімы па лексічных значэннях.

Максімальная колькасць балаў – 5
 (1 бал – за кожную правільную вызначаную пару амонімаў).

Лексічныя значэнні	Амонімы
x^1 – напрамак руху, шлях (карабля, самалёта і пад.). x^2 – закончаны цыкл, увесъ аб’ём спецыяльнага навучання, якіх-небудзь працэдур.	
x^1 – прадмет хатняга абсталявання ў выглядзе шырокай дошкі на ножках для сядзення. x^2 – расплаўленая вулканічная маса, якая вывяргаецца на паверхню зямлі.	
x^1 – непадабенства, адрозненне ў чым-небудзь. x^2 – тавар, які прадаецца паштучна або невялікімі партыямі.	
x^1 – хутка рухацца, імчацца ўперад. x^2 – пра птушак: класі яйкі.	
x^1 – прычына, падстава для якога-небудзь дзеяння. x^2 – мелодыя, напеў.	

Заданне 4. Вызначце, як утварыліся прыдаткі да назваў свят і прысвяткаў беларускага народнага календара.

Максімальная колькасць балаў – 5

(0,5 бала за кожную правільна вызначаную ўтваральную аснову і
0,5 бала за кожны правільна вызначаны спосаб утварэння).

Назва	Утваральная аснова	Спосаб словаўтварэння
Узор: 24.04 – <i>Анціп-ахоўнік</i>	<u>ахоўва(ць)</u> + <u>нік(□)</u>	суфіксальны
29.01 – <i>Пётра-паўкорма</i>		
17.07 – <i>Андрэй Наліва</i>		
23.06 – <i>Акуліна-грачышніца</i>		
12.08 – <i>Іван-воін</i>		
30.08 – <i>Міроны-ветрагоны</i>		

Заданне 5. Вызначце, якія пачуцці выражаете выклічнік *божа!* (і яго варыянты) ва ўрыўках з твораў У. Караткевіча.

Максімальная колькасць балаў – 5 (1 бал за кожны правільны адказ).

Выказванні з выклічнікам “божа”	Выражаныя пачуцці
1. – … <i>Божа мой</i> , увесь залаты ад гэтага сонца, увесь раскрыты насустрач яму і мне. Як хутка ты акрыяў! І я зраблю так, каб ты назаўсёды застаўся такі, любы мой, добры, харошы.	
2. – Паразбівалася ў той год караблёў – <i>Божа ты мой!</i> Як ніколі датуль.	
3. – Ведаеце, яна зусім не такая. У яе прысутнасці міне нячыста і нібы пагрозна. Якая вы іншая! <i>Божа!</i>	
4. – Каб жыў... Схаваемся. Я не магу, каб ты... <i>Божа</i> , ты ж за-гі-неш!	
5. – <i>Божа мой</i> , умяшаўся раптам Змагіцель, – чаму вы такія сухія, чаму вы такія рацыяналісты? Чаму не верыце людскім байкам, чуткам, паданням? Бывае ж і ў іх зерне праўды.	

Заданне 6. Папрацуіце рэдактарам газеты. Вызначце адхіленні ад сучаснай літаратурнай нормы. Запішыце правільны варыянт.

Максімальная колькасць балаў – 5

(1 бал за кожны правільна запісаны варыянт).

Дасланае ў газету	Праўкі рэдактара
1. На жаль, не ўсе прадпрыемствы змаглі знайсці сродкі на пакупку вакцины для імунізацыі сваіх работнікаў.	

- | | |
|---|--|
| 2. Згодна Рэспубліканскай дзяржаўнай праграме “Торф”, плануеца поўнае тэхнічнае перааснашчэнне прадпрыемства. | |
| 3. Гледзячы на рэшткі помнікаў дойлідства, не верылася, што храмы паўстануць нанова і можна будзе любавацца веліччу беларускага барока, ракако, готыкі, класіцызму. | |
| 4. Такім чынам, за паўтара месяцы неабходна абмяняць каля шасцісот тысяч пасведчанняў. | |
| 5. Мне хацелася прыпыніцца ды як след разгледзець будынак, але чамусьці засаромеўся. | |
| 6. – Магу канстатаваць, што не ўсе, хто валодаюць уладай, навучыліся цаніць чалавека. | |

Заданне 7. Усе Вы добра памятаце сцэну, калі бацька Паўлінкі з аднайменнай камедыі Янкі Купалы не можа ўспомніць, як завуць яго магчымага зяця:

Паўлінка (прыпамінаючы). Як жа ён, як?.. Здаецца, Бык... Бычок...

Сцяпан. Ага, ён, ён. Не, не так! Быкоўскі, каханенъкая, родненькая, вось як.

Даруйце Паўлінцы, прыгажуні, сакатушки, шчабятушки, “ясне-пекнай панне”, я дзяячоўся жарты, але ўспомніце: як жа звалі пана Быкоўскага? Запішыце беларускую афіцыйную (документальную) форму асабовага імя гэтага героя і вытворныя ад яго формы:

Максімальная колькасць балаў – .

Заданне 8. Запоўніце калонкі табліцы, у чацвёртую – устаўце нумар прыклада прыведзеных ніжэй, якія з'яўляюцца ілюстрацыямі таго або іншага літаратурнай напрамку.

Максімальная колькасць балаў – .

Літаратурны напрамак	Прыкметы напрамку	Час ўзнікнення ў сусветнай літаратуры і культуры	Нумар прыкладу
	Трагічнае ўспрыманне жыцця, высокая эмацыйнальнасць, спалучэнне контрасных з'яў (высокое і нізкае, цялеснае і духоўнае і інш.). Урачыстасць, контраснасць, ускладненасць і пышнасць форм.	XVI ст.	
Сентыменталізм		Другая палова XVIII ст.	

	Культ пачуцця, арыентацыя на сярэдневяковую культуру, прынцып індыўідуальнасці, самабытнасці творчасці. Герой – выключная асоба. Завастрэнне ўвагі на выключных харктарах, падзеях, пачуццях-жарсцях. Цікаласць да нацыянальных традыцый, мовы, культуры, фальклору.	Канец XVIII ст.	
Рэалізм		Першая палова XIX ст.	
Мадэрнізм	Засяроджанасць на ўнутраным свеце чалавека, сацыяльная нівызначанасць, падкрэслены антыгістарызм, элітарнасць, вытанчанасць, незвычайнасць мастацкай формы. Арыентацыя на нерэалістычнае адлюстраванне жыцця		

Прыклады:

1. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе – белая, як снег, на галаве – чорны ўбор, і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны, вочы жывыя, і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля заходу сонца яна сядзе на камені, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія слова: “Няма	2. Апусцілася вясна на зямельку, сонейка падагрэла грудзі зямельчыны, і за выганам на мяжы кветка радзілася. Ноччу чистая раса купала яе ды нянчыла; з блізкой вярбы салоўка ёй алелуя пляў; удзень праменні сонейка фарбавалі яе ды грэлі. Зрабілася кветка нейкай дзіўнай цацацкай сваімі разнаколернымі ляпёсткамі (пляўсткамі).
	Нагнаўся араты быкамі сваімі, затуманіў люльку сваю і зараз бруднымі атолкімі гыц на кволую кветку, на дзіцянё блакітнага неба...

каму даверыць таямніцу сэрца майго!".

Калі я ехаў з Полацка, на папасе апавядала міне карчмар, што там блізка ад дарогі, за бярозавым гаем стаіць пустая хата. Ля яе застаўся толькі невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзінаю выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней.

Праходзіў там убогі сляпы, якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым dome журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве. Дык ідуць туды жабраваць. Заходзяць у хату, сляпы заспіваў песню: "О! Спасіцелю, наш Пане".

Урывак з апавядання "Плачка" (зборнік

"Шляхціц Завальня, або Беларусь у

фантастычных апавяданнях") Яна

Баршчэўскага

I быццам не было яе на мяжы ля выгана...

Чалавечка! На манер песні здатнее мне гаварыць з табою. Ці дагадаўся ты, што гэта толькі малюнак паўночных думак тваіх?.. сон душы тваёй?.. калі твая душа пасля гуку мінуўшага дня заплавала ў хваліх яснага супакою, калі зажадала яна нешта таемнага, незвычайнага, і, быццам кветка, быццам голуб белы, над ёй святочнасць запанавала, ты зямной бруднай карыснасцю сваёй затаптаў, знішчыў тыя кволыя расліны неба, і быццам не радзілася кветка ў душы тваёй...

Чалавечка! Шкада мне цябе...

"Кветка" (цыкл "Абрэзкі") Змітрака
Бядулі

3. Ведае вёска: так шчыра Марылю
Ясь, маладую, кахае!
З Полацка возіць ёй стужкі штохвілю,
Брошкі для мілай купляе.

Сёння – ці будзе вось толькі да густу? –
Хлопец прывёз для каханай
Неба кавалак – блакітную хусту
З макаў гірляндай агнянай.

Мроіща Ясю ўжо: тварык дзявочы
Радасцю шчырай зардзее.
Шмат скажуць хлопцу адданыя вочы,
Сэрца сагрэе надзея.

Ды што за кропка вунь бачыща воку?
Голуб ляціць у блакіце!
З весткай якой ён спяшае звысоку?
Што, што нясе ён, скажыце?

Вось перад ганкам ён сеў, шызапёры,
Ясю, як ёсць, дакладае,
Быццам Марыля, знябытая ў горы,
Слёзы адна пралівае.

Урывак з твора "Дзве бярозы" Яна
Баршчэўскага

4. Час днём і ноччу вечным кругам ходзіць,
Славе, багаццю ды разлікам шкодзіць.
Маці для пыхі – багацці зямныя;
Хто іх не мае – ці ж разумным слыне?
З глупствам на пару, пыха зайдрасць
плодзіць:

Скарбу чужому тым нямала шкодзіць.
Сэрца атрута, зайдрасць родзіць шчасцю.
Сваркі ды войны, разлады й напасці.
Войнам за дочак – бойкі, рабаванні,
Клопат, нястача, з голадам змаганне.
Беднасць, што маці рахманасці ціхай,
Веру адняўшы, вучыць стрымваць пыху.
Ціхасць рахманых мір нам спасылае,
Зайдросных, згадных разганяе зграі.
Мір, так жаданы, харство асветы,
У доме дастатак дасць рахманасць свету.

"Зменлівасць усіх спраў чалавечых"
Сімяона Полацкага

Д	1. Іван Шамякін	2. “Сэрца на далоні”	3. 1960 – 1963	4. Раман	5. Доктар Савіч, Кірыла Шыковіч, Гукан	6. У рамане рэтраспекцыяна адлюстраваны падзеі грамадзянскай вайны
Е	1. Васіль Быкаў	2. “Знак бяды”	3. 1982	4. Аповесць	5. Сцепаніда і Васіль Багацькі	6. У творы выкарыстоўваюцца вобразы-сімвалы: мёртвы жаваранак, неўзарваная бомба і інш.

Няправільныя сцверджанні:

А- Правільны адказ: _____

Б- Правільны адказ: _____

В- Правільны адказ: _____

Г- Правільны адказ: _____

Д- Правільны адказ: _____

Е- Правільны адказ: _____

Заданне 10. Прачытайце верш Уладзіміра Жылкі “Меч” і запоўніце табліцу.

Максімальная колькасць балаў – 4.

Яго ў зямлі знайшоў маёй разлогай,
Аручы прадзедаў вузкі загон.
Вясёлым звонам аказаўся ён,
Калі чапіў канцом майго нарога.

Абцёр набожна ўржу часу благога,
I заблішчаў старых стагоддзяў сон,
I надпіс на клінку, нібы закон, –
“Дарэшты бой!” –
зірнуў загадам строга.

І вось няма нясмеласці, разваг.
Для сэрца вернага – чужынцам страх:

5. Бацька Вользін быў гарбар, з сям'і патомных мінскіх гарбароў, якія ў далёкія часы выраблялі скуры саматужна, а пры Савецкай уладзе працавалі на заводзе.

Вольга з маленства не надта любіла бацьку, можа, праз тое, што пасля работы ад яго непрыемна пахла, хоць баялася яна бацькі менш, чым маці, бо ён ніколі не біў і рэдка лаяў нават, увогуле чалавек быў мяккі, добры, не піў, як іншыя гарбары, хіба на свята ці калі збираліся госьці мог узяць чарку, але заўсёды ведаў меру, п'янюг ненавідзеў, сына старэйшага неўзлюбіў, калі той прыхаўкоціўся да праклятага зелля.

Міхала Ляновіча на Камароўцы паважалі, але лічылі, што дабрабыт сям'і, нават значная па tym часе заможнасць, якой суседзі зайдзросцілі, трymаеца не на заробку гарбара, хоць майстар ён і добры, а на працы і гандлі Ляновічыхі, вядомай цёткі Хрысці, нявыбранай, але прызнанай старасціхі ўсіх камароўскіх гандлярак: яе нават міліцыянеры баяліся, бо тых, хто з ёй сябраваў, яна шчодра частавала, а тых, хто хацеў перашкодзіць ёй ці ўсёй “гандлёвой карпарацыі”, магла зняславіць не на адзін рынак – на ўесь горад.

Урывак з аповесці “Гандлярка і паэт” Івана Шамякіна

Заданне 9. У прыведзенай табліцы знайдзіце ячэйкі (па гарызанталі), у якіх ёсць фактычныя памылкі. Напішыце нумар гэтай ячэйкі і правільны адказ у адпаведным радку.

Максімальная колькасць балаў – 6.

	Aўтар	Назва твора	Дата напісання (публікацыі)	Жанр	Героі	Элементы характарыстыкі твора
A	1. Іван Шамякін	2. “Роднае карэнне”	3. 1913 г, у зборніку – 1914	4. Апавяданне	5. Архіп Лінкевіч і яго аднавяскоўцы	6. Адна з асноўных тэм – узаемаадносіны студэнта і вясковага асяроддзя, з якога ён выйшаў
B	1. Кандрат Крапіва	2. “Хто смяеца апошнім”	3. 1939	4. Сатырычная камедыя	5. Гарлахвацкі, Зёлкін, Туляга	6. У п'есе выкryваеца проблема спусташэння вёсак пасля вайны
B	1. Іван Мележ	2. “Людзі на балоце”	3. 1956 – 1960	4. Аповесць	5. Васіль Дзяцел і Ганна Чарнушка	6. Адна з праблем рамана – набыццё сялянамі ўласнай зямлі
Г	1. Уладзімір Карапкевіч	2. “Дзікае паляванне караля Стаха”	3. 1965	4. Раман	5. Алесь Загорскі, Кастусь Каліноўскі, Вежа	6. У рамане асэнсоўваеца роля сялянства і шляхты ў паўстанні 1863 – 1864 гг.

Радзімы схоў вартуйце, маткі, сёстры!
Я з грамадой іду па шчасце нам.
Мой меч зіхціць, непераможны, востры.
Змагуся сам – дык сотням перадам!

1. Цвёрдая форма верша, выкарыстаная Уладзімірам Жылкам	
2. Памер першай страфы верша	
3. Стылістычна фігура, выкарыстаная ў вылучаным курсівам фрагменце	
4. Выпішыце радкі, у якіх заключаецца ідэя гэтага верша	

